

Беларускі УНІВЕРСІТЭТ

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, МЯСЦКОМА, КАМІТЭТА КАМСАМОЛА І ПРАФКОМА
БЕЛАРУСКАГА ОРДЭНА ПРАЦОУНАГА ЧЫРВОНАГА
СЦЯГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЭТА ІМЯ У. І. ЛЕНІНА

№ 36 (1148)

● 16 снежня 1976 г.

● Цана 2 кап.

● Газета выходзіць з 1935 г.

Камсамольскаяе жыццё

З ПАПРАЎКАЙ НА БУДУЧЫНІЮ

Аб выніках абмену дакументаў у камсамольскай арганізацыі БДУ імя У. І. Леніна і задачах, вынікаючых з рашэнняў кастрычніцкага Пленума ЦК КПСС і пленума ЦК ВЛКСМ, ішла гаворка на чарговым пленуме камітэта камсамола БДУ імя У. І. Леніна. Вытрымкі з даклада А. ТОЗІКА на пленуме мы прадстаўляем вайшай увазе.

Камсамольская арганізацыя БДУ імя У. І. Леніна адной з першых у рэспубліцы пачала з 1 сакавіка 1975 г. абмен дакументаў, які быў закончан 28 кастрычніка 1976 года, напярэдадні дня нараджэння Ленінскага камсамола. Амаль 11 тысяч камсамольцаў атрымалі камсамольскія дакументы ўзору 1975 г.

Для ўсіх нашых арганізацый без выключэння абмен камсамольскіх дакументаў з'явіўся сур'ёзным экзаменам, экзаменам не толькі на палітычную сталасць, але і на арганізаванасць, умненне дакладна, зладжана і аператыўна працаваць. Як ніякае іншае мерапрыемства, абмен паказаў і ўсе нашы добрыя бакі работы, і нашы памылкі, пралікі, а часам і проста неадукаванасць, няўменне арганізаваць унутрысаюзную работу.

Падрыхтоўку да абмену камсамольскіх дакументаў і сам абмен камітэт камсамола ўніверсітэта, камсамольскія арганізацыі шэрагу факультэтаў і падраздзяленняў шырока выкарыстоўвалі для ўдасканалення форм і метадаў унутрысаюзнай работы, павелічэння грамадскай актыўнасці членаў ВЛКСМ, паляпшэння індывідуальнай работы, глыбокага аналізу стаячых перад арганізацыямі праблем, пошукаў новых форм работы. Гэтаму садзейнічала і тое, што абмен камсамольскіх дакументаў пачаўся ў год слаўнага юбілею Перамогі нашага народа ў Вялікай Айчыннай вайне, працягваўся і заканчваецца ў год работы XXV з'езда КПСС.

Ва ўсіх арганізацыях прайшлі камсамольскія сходы, на якіх было заслухана і абмеркавана пісьмо ЦК ВЛКСМ «Усім камсамольскім арганізацыям, усім камсамольцам аб абмене камсамольскіх дакументаў». Праводзілася вучоба камсамольскага актыву, прадумвалася сістэма суб'яседавання з камсамольцамі, складваліся графікі абмену і г. д. Ва ўсіх камсамольскіх арганізацыях акадэмічных груп прайшлі сходы, прысвечаныя падрыхтоўцы да абмену, Ленінскі ўрок «Ты на подзвіг клічаш, камсамольскі білет», сходы аб гатоўнасці да абмену.

Ва ўніверсітэце права першымі абмяняць дакументы было прадстаўлена лепшым камсамольскім арганізацыям: аддзяленню палітычнай эканоміі гістфака (сакратар Т. Цэхановіч) і 17-й групе IV курса (кафедра атамна-малекулярнай фізікі) фізічнага факультэта (сакратар М. Самцоў). У ліку першых камсамольскія білеты атрымалі нашы лепшыя студэнты, камсамольскія актывісты, імяныя стыпендыяты.

Гаворачы аб арганізацыях, якія правялі абмен на высокім, у поўным сэнсе гэтага слова, арганізацыйным і ідэя-палітычным узроўні, у першую чаргу трэба назваць арганізацыю механіка-матэматычнага факультэта (сакратар В. Прокашавя). Камсамольская арганізацыя мехмата — адна з буйнейшых ва ўніверсітэце, на ўліку ў ёй стаяць 1362 члены ВЛКСМ.

Камсамольскія білеты новага ўзору студэнты-матэматыкі атрымлівалі ля Памятнага знака студэнтам і выкладчыкам ўніверсітэта, загінуўшым у гады Вялікай Айчыннай вайны ў баях за Радзіму. Абмен дакументаў у гэтай арганізацыі прадэманстравалі вопытнасць, добрыя арганізатарскія здольнасці яе актыву.

Адзначаючы дасягненні ў ходзе абмену дакументаў, неабходна выдзеліць наш самы малады факультэт, створаны ў чэрвені гэтага года, — факультэт радыёфізікі і электронікі (сакратар А. Калінка). Камітэт камсамола факультэта быў выбран у верасні 1976 года. У арганізацыі налічваецца 568 чалавек. Члены камітэта камсамола вельмі сур'ёзна аднесліся да даверу, які аказалі

(Заканчэнне на 2-й стар.)

У цэнтр увагі—якасць

РАБОТА КУРАТАРАЎ—СПРАВА ПАРТЫЙНАЯ

Партарганізацыя хімічнага факультэта, выконваючы гістарычныя рашэнні XXV з'езда КПСС, вялікую ўвагу ўдзяляе палітыка-выхаваўчай рабоце, у якой важная роля належыць куратарам. Партбюро правяло падбор і расстаноўку куратараў у студэнцкіх групах дээннага і вячэрняга аддзяленняў, пры гэтым асабліва ўвага з боку партарганізацыі была ўдзелена дапамозе ў іх дзейнасці і кантролю.

У мінулым навучальным годзе на факультэце было 35 куратараў, якія праводзілі работу са студэнтамі, пачынаючы з першакурснікаў і заканчваючы выпускнікамі. Важны не столькі колькасць, колькі якасць састаў. У гэтых адносінах сярэд куратараў — 15 дацэнтаў, 5 старшых выкладчыкаў, адзін старшы навуковы супрацоўнік, 14 асістэнтаў. Па стажу выкладчыцкай работы куратарскі састаў размеркаваўся наступным чынам: ад 20 да 15 год—12 чалавек, ад 15 да 10—8 чалавек, ад 10 да 5—6 чалавек, ад 5 да 1 года—9 чалавек. Таму сярэд куратараў асноўнае ядро складалі выкладчыкі са значным вопытам педагагічнай і палітыка-выхаваўчай работы, здольныя арганізаваць мерапрыемствы ў сту-

дэнцкіх групах на самым высокім узроўні. Гэта куратары Г. Улашава, Г. Тарайкоўская, Л. Севасцяянава і іншыя.

Улічваючы тры абставіны, што поспех дзейнасці куратараў у многім залежыць ад узроўню і стану кіраўніцтва гэтай дзейнасцю, партбюро праводзіла работу з куратарамі па адпаведнаму плану. На працягу мінулага навучальнага года партбюро сумесна з дэканатам правяло 8 семінараў-нарад, на якіх разглядаліся пытанні арганізацыі ў студэнцкіх групах вывучэння матэрыялаў XXV з'езда КПСС, аб спецыфіцы работы куратараў у студэнцкім інтэрнаце, аб маральна-эстэтычным выхаванні. Асабліва ўвага на семінарах была ўдзелена абмену вопытам работы, яго абагульненню і распаўсюджванню.

Акрамя гэтага, на пасяджэннях партбюро было заслухана і абмеркавана пытанне аб рабоце куратараў кафедр арганічнай і аналітычнай хіміі па эстэтычнаму выхаванню студэнтаў, а таксама пытанне аб рабоце куратараў вячэрняга аддзялення, якое рыхтавалі камуністы М. Пілевіч і В. Мардыкін. З матэрыяламі абмеркавання гэтых пытанняў на партбюро і прынятымі на ім рашэннямі былі азнаёмлены ўсе куратары.

Работа з куратарамі — складаная, шматгранная, карпатлівая. Яна не церпіць спешкі, выпадковасцей, наскокаў. Толькі сістэматычнасць, паслядоўнасць удзелу ў ёй усіх грамадскіх арганізацый можа садзейнічаць поспеху. У цяперашні час пры парткоме для куратараў арганізаван пастаянна дзеючы семінар. На пасяджэнні парткома было заслухана пытанне аб рабоце куратараў хімічнага факультэта. Абмеркаванне прынесла вялікую карысць у справе паляпшэння ўсёй работы з куратарамі, садзейнічала актывізацыі іх дзейнасці.

У новым навучальным годзе перад калектывам факультэта стаяць вялікія і складаныя задачы, якія вынікаюць з рашэнняў XXV з'езда КПСС. Важная роля ў іх выкананні належыць куратарам. Вось чаму гэтаму участку работы партбюро ўдзяляе пастаянны клопат з улікам ліквідавання недахопаў, на якія звярталася ўвага на парткоме ўніверсітэта.

А. БАРЫСЕНКА,
сакратар партбюро
хімічнага факультэта,

Ю. ГУСЕЎ,
дацэнт кафедры
марксісцка-ленінскай
філасофіі прыродазнаўчых
факультэтаў.

ЗЛЁТ НАРОДНАЙ ДРУЖЫНЫ

Прыванзальная плошча і прылягаючы да яе вуліцы — адзін з самых бойкіх раёнаў горада. Тым не менш тут з кожным годам становіцца ўсё больш рэдкімі выпадкі парушэнняў і злачынстваў. У гэтым вялікая заслуга добраахвотнай народнай дружыны БДУ імя У. І. Леніна — калектыву, у радах якога налічваецца шмат актыўных членаў. Лепшыя з лепшых — больш двухсот дружыннікаў — сабраліся на чарговы злёт актыву ДНД ўніверсітэта.



...У прэзідыуме — камандзір ўніверсітэцкай дружыны, дацэнт юрфака У. Сярэбранікаў, намеснік сакратара парткома ўніверсітэта І. Беленні, камандзір дружыны хімфака Я. Скакоўскі, студэнтка юрфака К. Каралёва, камандзір ДНД юрфака Г. Жураўлёў, намеснік камандзіра дружыны мікраёна № 1 Ф. Чарнаглаз.

Са справаздай аб рабоце дружыны выступіў У. Сярэбранікаў.

Камандзір дружыны фізфака Г. Блінкоў і студэнт журфака А. Дубравін унеслі шмат цінных прапаноў, накіраваных на паляпшэнне работы дружыны. У прыватнасці, было прапанавана арганізаваць спаборніцтва паміж дружинамі факультэтаў. Прысутныя аднагалосна прызналі работу ДНД за справаздачны перыяд здавальняючай. Адбыліся выбары штаба добраахвотнай народнай дружыны ўніверсітэта. У яго састаў увайшлі 13 супрацоўнікаў і студэнтаў БДУ — самых актыўных дружыннікаў.

У заключэнне злёту лепшым членам ўніверсітэцкай дружыны былі ўручаны граматы рэктарата, наштоўныя падарункі, грашовыя прэміі.

А. КЛАСКОўСКІ,
Фота А. БАСАВА.



Камсамольскае жыццё

З ПАПРАЎКАЙ НА БУДУЧЫНІЮ

(Заначэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Ім таварышы. І з першым, па сутнасці, вялікім, складаным і адказным заданнем справіліся бліскуча. Такой арганізаванасці, апэратыўнасці, дакладнасці, уздыму мы не бачылі ні ў адной арганізацыі. На кожным уручэнні білетаў прысутнічалі ветэраны вайны, працы, камуністы факультэта. У апошні дзень уручэння камсамольцы запрасілі да сябе члена ЦК КПБ, акадэміка АН БССР, дырэктара НДІ ПФП, Героя Сацыялістычнай Працы А. Н. Сеўчанку.

Здавальняюча прайшоў абмен камсамольскіх дакументаў на ФПМ і факультэце журналістыкі (на ўліку ў камсамольскай арганізацыі ФПМ стаіць 1270 чалавек, факультэта журналістыкі — 360 (сакратары П. Гаранін, У. Грыняк). Тут таксама была праведзена значная падрыхтоўчая работа.

На такім жа ўзроўні прайшоў абмен камсамольскіх дакументаў і на гістарычным факультэце (былы сакратар У. Кузьмінаў).

Бюро камітэта камсамола ўніверсітэта прыйшлося сур'ёзна прапраўляць кіраўніцтва камсамольскіх арганізацый хімічнага і біялагічнага факультэтаў у сувязі з недахопамі ў арганізацыі абмену.

Значна ніжэй сваіх магчымасцей правялі абмен дакументаў камсамольскія арганізацыі фізічнага і юрыдычнага факультэтаў (сакратары М. Абрамчук, А. Грынкевіч), тым больш, што мы прывыклі бачыць гэтыя арганізацыі ў ліку перадавых.

Не змагла правесці арганізавана абмен і камсамольская арганізацыя геафака (сакратар А. Мойкін).

Ацэньваючы ў цэлым вынікі абмену камсамольскіх дакументаў у нашай арганізацыі, мы павінны адзначыць, што, нягледзячы на асобныя пралікі і недахопы, наш камсамольскі актыў паспяхова справіўся з гэтай складанай і адказнай задачай, прадэманстравалі значныя арганізатарскія здольнасці, глыбокае разуменне значнасці гэтага мерапрыемства. Докладна і зладжана працаваў невялікі калектыў аргаддзела камітэта камсамола.

У працэсе абмену павысілася паспяховасць нашых студэнтаў, узрасла іх грамадска-палітычная актыўнасць. Працэнт ахопу камсамольцаў пастаяннымі грамадскімі даручэннямі ўзрос з 89 да 93. А 4 працэнты ва ўмовах ўніверсітэта — больш 400 чалавек. Гэта — значны паказчык. Наша задача ў цяперашні час заключаецца ў тым, каб, выкарыстоўваючы вопыт работы, накоплены ў ходзе абмену, прыцягнуць усіх членаў нашай арганізацыі да грамадскага жыцця факультэтаў, універсітэта.

Прыкладам павышанай працоўнай і грамадска-палітычнай актыўнасці камсамольцаў з'яўляюцца пачыны, якія нарадзіліся ў ходзе абмену дакументаў. Так, па ініцыятыве камсамольскіх арганізацый ФПМ, фізічнага і хімічнага факультэтаў у камсамольскай арганізацыі не толькі ўніверсітэта, але і шэрагу іншых ВНУ рэспублікі разгарнулася спарборніцтва камсамольскіх арганізацый акадэмічных груп пад лозунгам «Ніводнага адстаючага побач!». Гэта спарборніцтва павінна стаць дзейным фактарам павышэння якасці падрыхтоўкі будучых спецыялістаў. На жаль, у шматлікіх камсамольскіх арганізацыях гэты лозунг пакуль што так і застаецца лозунгам. Камсамольскім арганізацыям факультэтаў неабходна дабіцца такога становішча, каб у кожнай акадэмічнай групе за гэтым лозунгам стаялі канкрэтныя справы, канкрэтныя мерапрыемствы.

У ходзе падрыхтоўкі і самога абмену ў нас нарадзілася такая форма студэнцкага будаўнічага руху, як зімовыя СБА. У лютым 1976 года камітэтам камсамола ўніверсітэта быў створан атрад імя XXV з'езда КПСС. 25 байцоў працавалі на ударнай камсамольскай будоўлі Мінскай вобласці — будаўніцтва Валожынскага СПТБ меліяратараў. Мы лічым, што практыку стварэння зімовых СБА неабходна прадоўжыць, выкарыстоўваючы іх як школу падрыхтоўкі камандзіраў і камісараў лінейных СБА.

У час абмену камсамольскіх дакументаў вялікая ўвага аддавалася індыўідуальнай рабоце з членамі ВЛКСМ. За перыяд абмену ў камсамольскай арганізацыі ўніверсітэта былі праведзены субседаванні з 3547 камсамольцамі. Матэрыялы субседаванняў вывучаліся камітэтам камсамола факультэтаў, універсітэта. Вялікая работа з крытычнымі заўвагамі вядзецца на механіка-матэматычным, гістарычным і радыёфізічным факультэтах.

Цяпер, калі абмен закончыўся, уся наша праца павінна быць накіравана на замацаванне дасягнутага. Усе мы ведаем, што асноўнай задачай камсамола з'яўляецца камуністычнае выхаванне моладзі. Няма неабходнасці яшчэ раз падкрэсліваць значэнне грамадскай работы ў справе камуністычнага выхавання. Нам трэба і ў далейшым удасканаліваць практыку камсамольскіх даручэнняў, удзелу камсамольцаў у грамадскай рабоце. Першараднае значэнне ў нашым гэтых задач мае індыўідуальная работа з членамі ВЛКСМ, і як форма гэтай работы добра зарэкамендаваліся сябе субседаванні з камсамольцамі.

Адной з форм індыўідуальнай работы, закліканай павысіць грамадска-палітычную і працоўную актыўнасць, павінна ў поўнай меры стаць сацыялістычнае спарборніцтва за права падпісаць Рэпартаж Ленінскага камсамола Цэнтральнаму Камітэту КПСС да 60-годдзя Вялікага Кастрычніка. У пастанове VI пленума ЦК ВЛКСМ адзначаецца, што справа гонару кожнага камсамольца — паказаць прыклады ударнай працы ў барацьбе за выкананне рашэнняў XXV з'езда КПСС. Камітэтам камсамола факультэтаў, камітэтам камсамола ўніверсітэта прароблена вялікая работа па разгортванні гэтага спарборніцтва. Зараз падведзены вынікі першага этапу. Каб спарборніцтва стала па-сапраўднаму эфектыўным, нам неабходна актыўна забяспечваць дзейнасць па забеспячэнню яго галоснасці, папулярызацыі лепшых дасягненняў, абмену вопытам работы.

У выкананні гэтай задачы нам вялікую дапамогу можа аказаць сацыялістычнае спарборніцтва пад лозунгам «Ніводнага адстаючага побач!»

«Ніводнага адстаючага побач!» — гэта ніводнага двоечніка ў групе (а для шматлікіх груп і ніводнага троечніка), ніводнага пасіўнага побач, ніводнага правапарушальніка побач.

Шырэй трэба практыкаваць заключэнне дагавораў аб сацспарборніцтве паміж групамі (не абавязкова аднаго факультэта). Неабходна дабіцца таго, каб кожны камсамалец, гаворачы словамі Л. І. Брэжнева, «дакладна ўяўляў рубяжы, на якія трэба выйсці, задачы, якія прадстаіць рашаць».

У спрэчках па дакладу выступілі В. Левашэвіч (гітфак), С. Вятохін (фізфак), М. Губанаў (ФПМ), А. Калінка (факультэт радыёфізікі і электронікі), С. Трыбуш (біяфак), Л. Тарасюк, кандыдат у члены ЦК ЛКСМБ, Л. Раковіч (філфак), А. Мойкін (геафак), А. Казулін (мехмат). Па разгляджанаму пытанню пленум прыняў пастанову.

НА МОВЕ СЯБРОЎ

Прасторная, святочна ўбраная актэвая зала ўніверсітэта. На сцэне — сцягі Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік, Балгарскай Народнай Рэспублікі, Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Вялікія букеты ружовых і беласнежных кветак надаюць урачыстасць. Паволі залу запаўняюць студэнты, выкладчыкі ўніверсітэта, замежныя госці. Яны сабраліся на святнаванне Дня балгарскага студэнцтва. Свята гэта мае сваю гісторыю. Упершыню яно адзначалася 25 лістапада (8 снежня) 1903 года.

Анадэмічны савет краіны пастанавіў лічыць гэты дзень Днём студэнцтва. Сёння балгарская моладзь мае ўсе магчымасці для вучобы, рэспубліка займае другое месца ў свеце па працэнтнай колькасці студэнтаў. Дружнымі апладысмантамі сустрапаюць прысутныя выступленне У. Беркава — дэкана факультэта па навучанню замежных студэнтаў. Ён называе лепшых студэнтаў - балгар Пятра Тонева, Уладзіслава Пятра Тонева, Уладзіслава Пятра Тонева, Георгія Таманава і іншых. Цёплыя словы ў адрас бал-

гарскіх студэнтаў выказалі намеснік сакратара камітэта камсамола БДУ па інтэррабаче М. Галаўко, старшыня камітэта інтэрнацыянальнай дружбы ўніверсітэта Т. Муш. Сцэну запаўняюць піянеры атрада імя Нітко Палаўзава СШ № 114 г. Мінска. Яны прыйшлі павітаць удзельнікаў свята. Зноў гучыць мова дружбы. Гэта прадстаўнікі польскага, нямецкага, чэхаславацкага, в'етнамскага і іншых зямляцтваў вітаюць імяніннікаў — балгарскіх студэнтаў. Святанаванне Дня балгарскага студэнцтва вылілася ў яркую дэманстрацыю дружбы і сяброўства моладзі брацкіх краін. Ф. БАРОДКІНА, Я. ДУБРОУСКІ.

КОЖНАМУ — КАНКРЭТНАЕ ДАРУЧЭННЕ

На нядаўнім справаздачна-выбарным сходзе студэнты біялагічнага факультэта БДУ прынялі пастанову, сутнасць якой у тым, што кожнаму курсу вырашана даручыць канкрэтную ўдарную справу: першакурснікі павінны ўзначаліць работу інтэрклуба і факультэта грамадскіх прафесій, студэнты другога курса — прапагандысцкую і культурна-масавую работу, трэці курс разгорне шэфскую дзейнасць, чацвёрты — рух студэнцкіх куратараў...

напрыклад, будуць удзельнічаць у аперацыі ЦК ВЛКСМ «Аднаўленне», што дасць ім магчымасць бліжэй пазнаёміцца з гісторыяй роднага факультэта, устанавіць новыя прозышчы былых студэнтаў і супрацоўнікаў, якія загінулі ў час вайны. Вялікую ролю камітэт камсамола надае вучобе студэнтаў на факультэце грамадскіх прафесій, які дапамагае кожнаму удасканаліваць свае веды, расшыраць кругагляд.

Сяброўскія адносіны звязваюць камсамольцаў біяфака з воінамі падшэфнай часці. Салдаты прынялі ўдзел у вечары пасвячэння ў студэнты. А ў бліжэйшы час намечана правесці сумесны «Зоркавы паход» па месцах баявой славы.

Але гэта дзяленне не азначае неабходнасці студэнтам пэўнага курса займацца толькі пэўнымі напрамкамі камсамольскай работы. У кожнай з названых вышэй спраў прымаюць удзел камсамольцы ўсяго факультэта.

Ужо зараз студэнты І і П курсаў стварылі педатрад, члены якога працуюць піянерважатымі пры домакіраўніцтве № 24 і ў школе № 110 г. Мінска. Яны прысутнічаюць на занятках гурткаў па біялогіі, выступаюць з лекцыямі і палітінфармацыямі. Шэфская работа вядзецца пад дэвізам «Кожнай групе — падшэфны клас». Вялікую дапамогу аказваюць студэнты падшэфным Заастрэвскай і Турноўскай школам Клецкага раёна: яны падарылі гербары і калекцыі па батаніцы і біялогіі, сабралі бібліятэчку, дапамаглі ў афармленні кабінета біялогіі.

Шмат спраў і ў інтэрклуба. Вядзецца перапіска са студэнтамі Ерванскага, Вільнюскага, Сафійскага, Гальскага ўніверсітэтаў. Камсамольцы біяфака правялі мітынг салідарнасці з народам Чылі, на які запрасілі члэйца Карласа Гансалеса. Студэнты чацвэртага курса, бабываўшыя на практыцы ў ГДР, на адной з сустрэч расказалі аб гэтай паездцы. Рэгулярна рыхтуе лекцыі аб моладзі свету студэнцкі лекторы, афармляюцца стэнд «Гарачыя пункты планеты».

Ва ўсіх гэтых справах самы актыўны ўдзел прымаюць Тацяна Агеева, Вольга Сычова, Сяргей Капітулец, Святаслаў Трыбуш і іншыя.


Г. ШАХМУЦЬ,
Т. МАНЕНАК.

Тэарэтычны семінар

На гістарычным факультэце цікава і карысна праведзен тэарэтычны семінар, прысвечаны вывучэнню матэрыялаў кастрычніцкага Пленума (1976 г.) і пятай сесіі Вярхоўнага Савета СССР.

З дакладамі «Значэнне кастрычніцкага Пленума ЦК КПСС», «Дзесятыя пяцігодка — пяцігодка велізарных маштабаў і вялікіх эканамічных магчымасцей», «БССР у гады дзесятай пяцігодкі», «Асноўны змест і асаблівасці плана другога года дзесятай пяцігодкі», «Вялікая садружнасць сацыялістычных дзяржаў — надзейная сіла міру і сацыяльнага прагрэсу» выступілі дацэнт І. Марчанка, выкладчык Я. Несцяровіч, загадчык кафедры гісторыі БССР дацэнт А. Ігнаценка, выкладчык В. Рудкін, в. а. прафесара Д. Мельцар.

У. САСНА,
старшы лабарант кафедры гісторыі БССР.



У гэтым годзе на біялагічным факультэце ўведзена новая складаная і цікавая спецыяльнасць — генетыка. Студэнты, якія авалодаюць ёй, будуць займацца селекцыйнай работай, вылучаць наследныя захворванні, пранікаюць у таямніцы жывога. А зараз, у пачатку вучобы, яны атрымліваюць агульнабіялагічныя веды.

НА ЗДЫМКАХ: студэнты-генетыкі на лабараторных занятках па марфалогіі раслін, якія праводзіць старшы выкладчык кафедры сістэматыкі раслін Т. САУТКІНА.

Фота А. БАСАВА.



ЗНАЁМСТВА З ПРАФЕСІЯЙ

...Струмені святла адбіваюцца ў лустэраках мікраскопа; сонечныя «зайчыкі»—на сценах, партрэтах сівых старцаў-вучоных, стэндах з фотарэпартажамі. На падаконніках, сталах—кветкі. Сёння ў студэнтаў-біёлагаў не зусім звычайны дзень—дзень адкрытых дзвярэй на кафедры фізіялогіі раслін. Ініцыятыва належыць членам студэнцкага навуковага таварыства і гуртка, які працуе пры кафедры васьмь ужо амаль трыццаць год. Мы размаўляем са старастай гуртка Аленай Прасвірлінай.

— Такія святы ў нас бываюць не часта. Мэта сённяшняга — пазнаёміць студэнтаў малодшых курсаў з работай нашай кафедры. Бо многія з тых, хто паступае на біяфак, нават не падазраюць, якая гэта таямнічая і цікавая галіна біялогіі — фізіялогія раслін. Да таго ж сёння ў нас у гасцях не толькі студэнты.

...Хлопчыкаў і дзяўчынак у школьнай форме мы убачылі

адразу, як толькі увайшлі. Пакуль юныя паклоннікі біялогіі слухаюць расказ дацэнта Аліны Васільеўны Пятрэнка аб працэсе фотасінтэзы ў лісцях зялёных раслін, нашу ўвагу прыцягнула выстаўка работ па біялогіі, надрукаваных у розных навуковых часопісах ці асобнымі выданнямі. Амаль пад кожнай публікацыяй—два прозвішчы: першае — супрацоўніка кафедры, другое—студэнта. Такая свайго роду кааперацыя— адна з форм навуковай работы на кафедры. Каля 300 сумесных публікацый на розныя тэмы, 11 студэнцкіх навуковых работ (з 11 прадстаўленых), атрымаўшых I катэгорыю на ўсеаўномным конкурсе ў мінулым годзе, — далёка не ўсе яе вынікі.

Якія ж складаемыя такіх поспехаў? Вось як адказала нам на гэтае пытанне загадчыца кафедры Людміла Васільеўна Кахновіч:

-- Уседліваць, працавітаць, воля. Але галоўным я лічу імк-

ненне студэнтаў кожны дзень рабіць, хай зусім невялікія, адкрыцці для сябе. Гэта ўжо навука.

Такі і своеасаблівы дэвіз школы юнага біёлага, якая існуе пры факультэце. Яе вучні сёння таксама ў гасцях у студэнтаў. Павел Дзясцін пакуль яшчэ вучыцца ў 8-м класе:


— Сваю першую калекцыю насякомых я сабраў, калі мне было шэсць год. Цяпер ужо ведаю дакладна—скончы школу і прыйду сюды.

Рабят клічуць на лекцыю па мікрабіялогіі. Ужо ў дзвярах Паўліч лаварочаецца:

— Цікавейшая рэч! Шкада, што не ўсе могуць паслухаць прафесара Фамічова.

Растварыліся ў гулкай цішыні калідора захопленыя галасы гасцей. Наперадзе ў іх—многа лекцый. Навука прагне цікаўных і мэтанакіраваных.

Я. ДАЛГОВІЧ,
А. НАРУШЭВІЧ.



БАГАЦЦІ ЗЯМЛІ

«Камень не мёртвы, камень жыве, камень расце»
Акадэмік ФЕРСМАН.

На першым паверсе геафака размешчаны геалагічны музей, адзін са старэйшых ва ўніверсітэце. Калі ўваходзіш у гэтую невялікую залу, адразу бачыш перад сабой мноства цудоўных экспанатаў. Экспанаты музея — каменні. Розных колераў і форм, яны прыцягваюць да сябе ўвагу кожнага, хто сюды трапляе.

— Геалагічны музей — адзіны ў нашай рэспубліцы. Ён быў створан у 1934 годзе пры геалага-глебагеаграфічным факультэце, — расказвае загадчыца і адначасова экскурсавод музея Эма Андрэеўна Анемпадыстава.—У час Вялікай Айчыннай вайны частку калекцыі захаваў адзін з нашых былых супрацоўнікаў музея. Пасля вызвалення Беларусі экспазіцыя папоўнілася новымі экспанатамі.

Зараз, вяртаючыся з розных куткоў краіны, студэнты-практыканты заўсёды прывозяць з сабой якую-небудзь рэдкую знаходку і перадаюць яе ў калекцыю музея. Арганізаваліся «паходы за экспанатамі» на Урал, у Карпаты, на Кольскі паў-

востраў. Усяго калекцыя налічвае больш як пяць тысяч экспанатаў. З розных мясцін завезены сюды перыты, кварцы, раданіты.

Музей наведваюць студэнты геафака, вучні школ горада і рэспублікі, аматары геалогіі. У гэтым годзе залу наведалі студэнты з ГДР, Югаславіі, В'етнама, дэлегацыя прафсаюзаў Італіі.

Каля пяцідзясяці-шасцідзясяці экскурсій у год праводзіцца ў геалагічным музеі. У час падрыхтоўкі да залікаў і экзаменаў студэнты з задавальненнем карыстаюцца экспанатамі.

У кнізе водгукаў музея—падзякі ў адрас стваральнікаў і яго загадчыцы—Э. Анемпадыставай, якая прыклала шмат намаганняў, каб палепшыць работу музея. Цесная сувязь падтрымліваецца з геалагічным музеем МДУ імя М. В. Ламаносава, ідзе абмен калекцыямі, вядзецца пераліска.

Выпускнікі факультэта, сённяшняя выкладчыкі геаграфіі, прывозяць сюды сваіх вучняў, каб прыадкрыць перад імі таямнічы, але цудоўны свет характэра і багацця прыроды.

В. ДУДКО.

Мясціны запаведныя

КАЗКІ, САБРАНЫЯ РАЗАМ

Ёсць у Крыме, не так далёка ад Артэка, цудоўнае месца. Калі звярнуць з дарогі ўправа і падняцца трохі вышэй у горы, то спыніцца прама перад брамай, што адірывае ўваход у казанчы свет, які прыносіць людзям радасць.

Старалася, фантазіравала прырода-мастачка, а чалавек заўважыў і сабраў дзіўныя карэнні, ствалы, галінкі разам і змясціў іх на «Паляне казан».

Пераходзіш ад аднаго экспаната да другога і адчуваеш, як, пераступаючы праз нейкую нябачную мяжу, пападаеш з казкі ў казку. Міжволі адчуваеш сябе дзюэчна асобай, сапраўдным казанчым героем.

Калі выходзіш за браму «Паляны казан», ахоплівае пачуццё, быццам вяртаешся з іншай планеты ў звычайны будзённы свет. Але яшчэ доўга-доўга ў думках, як сон, праносіцца хвіліны, пражытыя ў казцы, той самай казцы, якую так любіць і дзеці і дарослыя.

А. ГАЛАВАЧОВА,
студэнтка.
Фота АУТАРА.



У свеце прыгожага УМЕНЕ ЁБАЧЫЦЬ ЦУД

Звычайны сучок дрэва, корань, нарасць на ствале ўспрымаюцца намі як нешта штотдзённае і нецікавае. Сапраўды, чым яны могуць прыцягнуць увагу? Але той, хто пабываў на выстаўцы «Прырода і фантазія», якая была арганізавана ў Акруговым Доме афіцэраў секцыяй «Таварыства аховы прыроды», упэўніўся ў іншым.

Як толькі ўбачыш першыя экспанаты, адразу ж ачунаешся ў таямнічы, цудоўны казанчы свет дрэва. Жывёліны, незвычайнай прыгажосці кветкі, выразныя фігуры. Няўжо ўсё гэта звычайныя сучкі і карэнні? Няўжо тысячы людзей праходзілі каля васьмь гэтага кавалка бярозы і толькі адзін заўважыў нешта асаблівае, падабраў яго — і паказаў усім схаваны ў ім цуд.

Кожны экспанат прыцягвае да сябе нейкай арыгінальнасцю, непаўторнасцю.

Знаёмімся з адным з аўтараў прадстаўленых на выстаўцы работ—Святланай Уладзіміраўнай Шыбіко. Разьбой па дрэву яна пачала займацца чатыры гады назад. Ці многа гэта?

— Шчыра кажучы, яшчэ працуючы геалагам, я захапілася гэтым заняткам. Выходзіць, што стаж у мяне немалы.

Пачалося гэтае захапленне нежак непрыкметна, а цяпер перарасло ў вялікае пачуццё да лясной скульптуры, без якой я зараз не ўяўляю для сябе жыцця...

Секцыя аматараў разьбы па дрэву пры «Таварыстве аховы прыроды» працуе ў асноўным на грамадскіх асновах і аб'ядноўвае людзей, якія імкнуцца ажывіць мёртвае дрэва. Так, іменна ажывіць. Бо яны даюць яму другое жыццё, дораць магчымаць прыносіць людзям радасць. Зараз у Мінску больш як семдзесят чалавек займаюцца разьбой па дрэву. Узрост іх розны: ад 18 да 70 год. Гэта людзі розных прафесій і спецыяльнасцей—студэнты, рабочыя, інжынеры, навуковыя супрацоўнікі. Але ўсіх іх аб'ядноўвае любоў да прыроды, жаданне шчодро паказаць людзям яе разнастайную прыгажосць.

А. ДАРОХІН,
студэнт I курса журфака.

... ЯКАЯ МАГЛА Б ЖЫЦЦЬ

Быль

Сонца датыкалася ніжнім краем свайго чырвонага дыска да зялёнай, але ўжо дзе-нідзе ў жоўтых плямах наступаючай восені паласы лесу, калі Сямён з поўным кошам грыбоў накіраваўся да дому. Перакідаючы кош з рукі ў руку, ён ужо праходзіў сярэдзіну луга, як раптам пачуў за густой сцяной лазы шум і спыніўся, прыслухоўваючыся. Ён яшчэ не дабраўся да паляны, якая с'явалася за кустамі, калі убачыў ласіху. Ласіха стаяла і, выцягнуўшы галаву ў яго бок, таксама прыслухоўвалася.

На шчасце, вецер не «выдаў», і звер, пастаяўшы з хвіліну, накіраваўся ў другі бок паляны. Вялізны, магутны, на доўгіх цыбаты нагах, ён здаваўся волатам з казкі, дужым і добрым. Сямёну было шкада, што лясны цуд хутка знікне ў густым зарасніку і што доўга ўжо ён не ўбачыць гэта лясное характэра. Ласіха дайшла да танюсенькіх галінак лазы і раптам спынілася, нібы спалохаўшыся іх, пачала тыкацца галавой то ў адзін бок, то ў другі.

Пад нагой у Сямёна хруснуў сучок. Ласіха ўздрыгнула, павяла галавой і кінула ў бок хлапца. Ён нават не паспеў спалохацца, як яна зноў затрымалася зусім блізка ад яго: мо крокаў за васьмь... У ласіхі на месцы вачэй ззялі крываваыя раны, кроў залівала галаву, цякла па шыі і кропелькамі брускі падала ў траву. Параненая, яна пачала кругамі хадзіць па паляны. Ногі хісталіся, дрыжалі, а яна усё кружыла і кружыла... Потым упала.

Сямён хацеў кінуцца да яе, як пачуў гул матора і, не разумеючы чаму, застаўся на месцы.

За лазою пачуліся галасы, і праз некалькі хвілін на паляны паказаліся тры чалавекі. Пярэдні, з сякерай, прыпыніўся і прабурчаў:

— Што такое? Яна ж вунь дзе ляжала. Яны падышлі бліжэй, і той жа голас зноў сказаў: — Глядзіце?! Яна ж жывая. Што рабіць будзем? Ён зваліў асінку і пачаў прывязваць да яе нож. Сямён стаяў, як паралізаваны. А чалавек, асцярожна падышоўшы да ласіхі, ударыў. Відаць, ад болю тая страпанула нагой, і бярозка, якая расла побач, упала.


Сямён не бачыў больш нічога: ні таго, што перавярнуў свой кош, ні крыві на руцэ, абадранай аб яловы сук.

Калі ён дабег да лясніцтва? Калі лясныя вызываў міліцыю? Сямён толькі бачыў перад сабою палянку, ласіху і бярозку, якая ціха, з жалем, падала ў траву. Бярозку, якая, як і ласіха, магла б жыць...

І. ГАУРЫЦКІ.

ФОТАПАЛЯВАННЕ

Каго з нас не вабіць магчымаць сустрэчы з жывёлінамі, птушкамі? Хто з фотааматараў не марыць «спыніць» на фотаздымку цікавае імгненне з іх трывожнага жыцця? Але гэта патрабуе велізарнай цяперлівасці, назіральнасці, любві да «братоў нашых меншых», што сцвярджае здымак студэнткі і курса журфака Н. Дораш «Шпакі адляцелі».



А. ДАРОХІН,
студэнт I курса журфака.

РЫХТУЙЦЕСЯ ДА АГЛЯДУ!

ПАЛАЖЭННЕ АБ ПРАВЯДЗЕННІ АГЛЯДУ САМАДЗЕЙНАЙ МАСТАЦКАЙ ТВОРЧАСЦІ БДУ ІМЯ У. І. ЛЕ-
НІНА, ПРЫСВЕЧАНАГА 60-ГОДДЗЮ ВЯЛІКАЙ КАСТРЫЧНІЦКАЙ САЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ РЭВАЛЮЦЫІ

Мэта агляду — далейшае развіццё самадзейнай мастацкай творчасці на факультэтах, прапаганда сродкамі мастацтва сусветна-гістарычнага значэння Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі, перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне, гераічнай гісторыі Камуністычнай партыі і Савецкай дзяржавы, рэвалюцыйных, баявых і працоўных традыцый савецкага народа, сумаадданай стваральнай працы рабочага класа, калгаснага сялянства і народнай інтэлігенцыі — будаўнікоў камуністычнага грамадства; павышэнне ідэйна-мастацкага ўзроўню самадзейнасці, узбагачэнне рэпертуару высокамастацкімі творами; рост выканаўчага майстэрства самадзейных мастацкіх калектываў, паляпшэнне творчай і выхаваўчай работы ў калектывах мастацкай самадзейнасці, выхаванне ў удзельнікаў высокіх маральных якасцей.

Арганізатарамі агляду з'яўляюцца: партком, рэктарат, камітэт камсамола, прафком і праўленне клуба ўніверсітэта.

Агляд мастацкай самадзейнасці праводзіць арганізацыйны камітэт у наступным складзе:

А. Малышаў — старшыня, прарэктар па вучэбнай рабоце; **А. Тозік** — намеснік старшыні, сакратар камітэта камсамола; **У. Наумовіч** — намеснік сакратара парткома; **С. Лысенка** — член парткома; **У. Паўлоўскі** — старшыня прафкома; **А. Касцёцкі** — мастацкі кіраўнік самадзейнасці; **Д. Тыцюк** — старшыня праўлення клуба.

САСТАЎ ЖУРЫ:

Старшыня: **С. Бірыла** — народны артыст БССР; Намеснік: **А. Озераў** — заслужаны артыст Латвійскай ССР;

Члены: **П. Бондар** — старшыня камісіі па эстэтычнаму выхаванню парткома БДУ, кандыдат гістарычных навук; **З. Зіневіч** — дацэнт, выкладчык кафедры беларускай мовы і літаратуры;

А. Касцёцкі — мастацкі кіраўнік самадзейнасці ўніверсітэта;

Л. Яўменаў — загадчык кафедры этыкі, эстэтыкі і навуковага атэізму;

М. Лапша — заслужаны работнік культуры БССР, кіраўнік народнага ансамбля танца «Крыжачок»;

В. Локіс — старшыня культурна-масавай камісіі прафкома БДУ;

М. Лісіцын — заслужаны работнік культуры БССР, кіраўнік народнага аркестра народных інструментаў;

С. Лысенка — член парткома, дацэнт кафедры савецкай літаратуры;

Т. Арлова — кандыдат мастацтвазнаўства; **Т. Пастуніна** — заслужаная артыстка БССР, кіраўнік вакальнай групы;

Д. Тыцюк — старшыня праўлення студэнцкага клуба; **Н. Шаўчэнка** — член камітэта камсамола.

Журы агляду вызначае тры першыя месцы па лепшай суме балаў. Нумары мастацкай самадзейнасці ацэньваюцца па дзесяцібальнай сістэме. Журы мае права зніжаць ад аднаго да пяці балаў за нумары, якія не вызначаюцца высокім ідэйным і мастацкім узроўнем.

Пра падвядзенні вынікаў выступленняў факультэтаў журы будзе ўлічваць тэматыку ўключаных у рэпертуар твораў, выканаўчае майстэрства, масавасць і сцэнічную культуру ўдзельнікаў мастацкай самадзейнасці. Адным з галоўных паказчыкаў для падвядзення вынікаў агляду будзе сума балаў, якія факультэт атрымае за лепшыя 15 нумароў праграмы.

Ацэньваючы мастацкі ўзровень выканання, журы звяртае ўвагу на сцэнічную культуру і на дысцыпліну ўдзельнікаў агляду. Журы мае права заахвочваць факультэты ад 5 да 10 балаў за добрае сцэнічнае рашэнне канцэртнай праграмы.

Рашэнне журы аб'яўляецца на заключным канцэрте 2 красавіка 1977 года.

МЕСЦА І ЧАС:

Агляд мастацкай самадзейнасці праводзіцца ў актавай зале ўніверсітэта з 21 па 26 сакавіка 1977 года.

УДЗЕЛ У АГЛЯДЗЕ І ЯГО УМОВЫ:

У аглядзе могуць удзельнічаць студэнты стацыянарнага і вячэрняга навучання.

Факультэту прадастаўляецца права правесці рэпетыцыю ў актавай зале непасрэдна ў дзень агляду працягам не больш дзвюх гадзін. У час агляду факультэты паказваюць паўтарагадзінную праграму. Кожны факультэт павінен як мага шырэ ахапіць у сваёй канцэртнай праграме розныя жанры і формы самадзейнага мастацтва: вакальныя ансамблі, танцавальныя групы, мастацкае чытанне, народныя, эстрадныя аркестры і ансамблі, інструментальнае выкананне (фартэпіяна, скрыпка, народны інструмент), пантміма і г. д. Выступленні тэатра мініяцюры і агітбрыгады ацэньваюцца як адзін нумар. Кожны асобна выступаючы мае права выканаць не больш дзвух твораў аднаго жанру.

Для кожнага жанру ўстанаўліваюцца тры першыя месцы, за якія факультэт атрымае дадатковыя балы:

ХАРАВЫЯ КАЛЕКТЫВЫ:

I месца — 25 балаў;
II месца — 20 балаў;
III месца — 15 балаў.

АНСАМБЛІ, ДУЭТЫ, ТРЬЮ:

I месца — 20 балаў;
II месца — 15 балаў;
III месца — 10 балаў.

АСОБНЫЯ ВЫКАНАЎЦЫ:

I месца — 15 балаў;
II месца — 10 балаў;
III месца — 5 балаў.

Праграмы канцэрта неабходна прадставіць у праўленне клуба не пазней 14 сакавіка ў 15 экзэмплярах з указаннем імя і прозвішча аўтараў твораў і выканаўцаў нумара.

УЗНАГАРОДЫ:

Калектыву мастацкай самадзейнасці, які заняў першае месца, узнагароджваецца пераходным прызам, ганаровай граматай і грашовай прэміяй у размеры 150 рублёў.

Калектывы, заняўшыя другое і трэцяе месцы, узнагароджваюцца ганаровымі граматамі і грашовымі прэміямі ў размеры: II — 100; III — 80 рублёў адпаведна.

УВЕДЗЕННЫ СПЕЦЫЯЛЬНЫЯ ПРЫЗЫ:

за масавасць, за лепшае выкананне патрыятычнай маладзёжнай песні (прыз камітэта камсамола), лепшаму дэкламатару, лепшаму танцору, лепшаму салісту-вакалісту.

АРКАМІТЭТ.

ВЫНІКІ ЖЭРАБ'ЁУКІ КОНКУРСНЫХ ВЫСТУПЛЕННЯЎ КАЛЕКТЫВАЎ МАСТАЦКАЙ САМАДЗЕЙНАСЦІ:

| | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 21 сакавіка. | 18.30—20.00 — журфак; 20.30—22.00 — біяфак; |
| 22 сакавіка. | 18.30—20.00 — мехмат; 20.30—22.00 — юрфак; |
| 23 сакавіка. | 18.30—20.00 — фізфак; 20.00—22.00 — ФГПМ; |
| 24 сакавіка. | 18.30—20.00 — філфак; 20.00—22.00 — гістфак; |
| 25 сакавіка. | 18.30—20.00 — факультэт радыёфізікі і электронікі; 20.00—22.00 — геафак; |
| 26 сакавіка. | 18.30—20.00 — хімфак. |

БДУ — СПАРТЫЎНЫ



БАРАЦЬБА ЗА КУБАК

ДВА ДНІ У СПАРТЫЎНАЙ ЗАЛЕ ДЗЯРЖАУНАГА ПЕДІНСТЫТУТА ІМЯ А. М. ГОРКАГА ПРАХОДЗІЛІ СПАБОРНІЦТВЫ ПА МАСТАЦКАЙ ГІМНАСТЫЦЫ НА КУБАК БЕЛСАВЕТА ДСТ «БУРАВЕСНІК».

У напружанай барацьбе кубак заваявала вучаніца 10-га класа Людміла Падбярэза. На другім месцы — студэнтка політэхнічнага інстытута Ірына Верамейчык. Прадстаўніца нашага ўніверсітэта, студэнтка юрыдычнага факультэта Ларыса Вераб'ева стала трэцім прызёрам спаборніцтва.

Н. КУДЛАСЕВІЧ,
студэнтка журфана.

ТРАДЫЦЫЙНАЯ СУСТРЭЧА

ЗБОРНАЯ БДУ ПА ПЛAVАННЮ ВЯРНУЛАСЯ СА СТАЛІЦЫ ЛІТВЫ, ДЗЕ ПРЫМАЛА УДЗЕЛ У ТРАДЫЦЫЙНАЙ ТАВАРЫСКАЙ СУСТРЭЧЫ З КАМАНДАЙ ВІЛЬНЮСКАГА УНІВЕРСІТЭТА.

У спаборніцтвах, акрамя мінчан і гаспадароў, удзельнічалі спартсмены з Рыгі.

Каманда нашага ўніверсітэта ў агульным заліку заняла першае месца. Сярод юнакоў лідзіравалі спартсмены Вільнюса, сярод дзяўчат — Рыгі.

Лепшы вынік на 100-метровай дарожцы паназаву студэнт III курса механіка-матэматычнага факультэта С. Мансімаў (1.03 мін. батэрфляем), а на дыстанцыі 200 м першым быў В. Абалонкін (2.34.02 мін.). Нядрэнна выступілі і астатнія члены каманды.

Наперадзе ў плыўцоў ўніверсітэта — першынство Белсавета ДСТ «Буравеснік». І трэнеры і працягваюцца.

А. САВІЦКАЯ,
член зборнай БДУ па плаванию.

XXV агульнаўніверсітэцкая спартакіяда АД СПАРТАКІЯДЫ ДА СПАРТАКІЯДЫ

На XI агульнаўніверсітэцкай спартыўнай канферэнцыі старшынёй праўлення спартыўнага клуба БДУ быў зноў выбран старшы выкладчык кафедры фізічнага выхавання **В. П. ШАПЯЛЕВІЧ**. З просьбай расказаць аб планах і перспектывах развіцця спорту ва ўніверсітэце да яго звярнулася карэспандэнт «Беларускага ўніверсітэта» **Ф. БАРОДКІНА**.

— **Віктар Паўлавіч, скажыце, калі ласка, у якіх напрамках будзе праводзіць работу спартыўны клуб у гэтым навучальным годзе?**

— Перад спартыўным клубам у сучасны момант стаяць шматлікія задачы. Важнейшая з іх — удзел у XX студэнцкай спартакіядзе і аглядзе-конкурсе рэспублікі, правядзенне XXV агульнаўніверсітэцкай спартакіяды, арганізацыя агляду-конкурсу на факультэтах і здачы норм ГПА.

У XIX рэспубліканскай спартакіядзе наш ўніверсітэт заняў прызавое V месца.

— **Раскажыце пра XX рэспубліканскую студэнцкую спартакіяду. Хто яе ўдзельнікі? Якія віды спорту ўваходзяць у яе праграму?**

— У гэтай спартакіядзе ўдзельнічаюць усе вышэйшыя навучальныя ўстановы рэспублікі. Універсітэт адносіцца да групы, у якую ўваходзіць інстытут фізічнай культуры, Беларускі політэхнічны інстытут, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт, Беларускі тэхналагічны інстытут і іншыя. Спаборніцтвы праводзіцца па 28 відах зімовага і летняга спорту. Выступаць мы будзем ва ўсіх відах, акрамя стральбы з лука. Зараз у праграму ўключана яшчэ і зімовае мнагабор'е, чаго не было ра-

ней. У XX спартакіядзе мы выступаем добра падрыхтаванымі каманды па мастацкай гімнастыцы (трэнер В. В. Сеўба), цяжкай атлетыцы (трэнер В. Ф. Кавалёў), баскетболу (трэнер Г. М. Груды), футболу (трэнер В. Д. Ліштван) і іншыя.

— **Якія задачы вырашае XXV агульнаўніверсітэцкая спартакіяда?**

— Яна садзейнічае масаваму развіццю спорту на факультэтах, удаस्कаныраванню спартыўнага майстэрства студэнтаў, выўленню лепшых спартсменаў, павелічэнню колькасці членаў спартыўнага таварыства «Буравеснік». XXV агульнаўніверсітэцкая спартакіяда праводзіцца ў гэтым годзе ўпершыню ў два этапы. Першы абавязвае правядзенне спаборніцтваў на факультэтах; другі — каманднае першынство ўніверсітэта паміж факультэтамі. Яно праводзіцца па 22 відах спорту на працягу ўсяго навучальнага года.

Факультэт, які заняў I месца ў спартакіядзе, узнагароджваецца граматай і грашовай прэміяй у размеры 200 рублёў, II — граматай і 150 рублям, III — граматай і 100 рублям. Каманда, якая зойме першае месца па аднаму віду спорту, узнагароджваецца граматай і кубкам.

Ужо прайшоў восенскі крос, праводзіцца спаборніцтва па вольнай барацьбе і валейболу.


— **Спартсмены БДУ дабіліся даволі значных вынікаў. Ці маглі б яны быць лепшымі? Калі так, то што гэтаму перашкаджае?**

— На факультэтах слабая спартыўная база, таму факультэцкія каманды і секцыі не маюць магчымасці рэгулярна праводзіць трэнерыю. Нават у бліжэйшыя гады мы не спа-

дзяемся знайсці выхад з гэтага становішча. У гэтай пяцігодцы не прадугледжаны ніякія спартыўныя збудаванні. На парткомі БДУ было ўзнята пытанне аб збудаванні спартыўнага ком-

плексу у новым студэнцкім гарадку ў Шчомысліцах. Але канчатковае рашэнне будзе прынята на сумесным пасяджэнні рэктарата і парткома.

НАПЕРАДЗЕ — БАРЦЫ З ФІЗІЧНАГА



У спартыўнай зале юрыдычнага факультэта адбылося асабіста-каманднае першынство ўніверсітэта па вольнай барацьбе. У спаборніцтвах прынялі ўдзел 118 спартсменаў ад дзесяці факультэтаў. У выніку упартай барацьбы першае месца ў агульнакамандным заліку заняў фізічны факультэт, другое і трэцяе суадносна — каманды юрыдычнага і механіка-матэматычнага факультэтаў.

Хочацца адзначыць поспех спартсменаў-фізікаў, якія на мінулагадні спаборніцтвах былі толькі чацвёртымі, а сёлета памяняліся месцамі з камандай гістарычнага факультэта. Адносна нядрэнна ў гэтым першынстве выступіла і зборная журфана, якая змагла падняцца з апошняй графы турнірнай табліцы на шостую.

Я. ДУБРОУСКІ,
А. ЛІПСКІ.

НА ЗДЫМКУ: адзін з момантаў спаборніцтва.

Фота А. Басава.

В. а. рэдактара В. А. ВОЛЬСКІ.